



Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітета ЛКСМБ  
і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна

Субота

1

кастрычніка  
1960 г.

Цена 10 кап.

# Універсітэт у „Дзень свету“

## 27 ВЕРАСНЯ 1960 ГОДА

Гэты дзень, 27 верасня 1960 года, быў самым звычайным днём у жыцці нашага ўніверсітэта. Але як красамоўна адлюстраў ён асноўныя, самыя істотныя бакі шматграннай творчай вучэбнай, навукавой і выхаваўчай дзеянасці ўсяго налентыву, працэсу глыбокай перабудовы ўсёй сістэмы навучання, накіраванай на ўмацаванне сувязі вышэйшай школы з жыццём і практыкай наукоўскага будаўніцтва.

Дык вось што адбылося ў гэты дзень ва ўніверсітэце.

Тысяча чатырыста студэнтаў 27 верасня працавалі на калгасных паліях Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці. 262 студэнты праходзілі вытворчую, вучэбную і педагогічную практику на прадпрыемствах, доследных участках навуковых станцый і ў сярэдніх школах. Некалькі груп студэнтаў па графіку працавалі ў гэты дзень на будаўніцтве галоўнага вучэбнага корпуса ўніверсітэта. Студэнты ў парадку самаабслугоўвання прыбрали інтарнаты і аўдыторыі.

Універсітэт выдавецтва ўніверсітата паступіла новая плоскадрукарская машина «ПД-5». Новая машина будзе працаваць без накладчыка.

Хатнія абінаменты бібліятэкі, чытальныя залы і кабінеты 27 верасня наведалі 1093 чалавекі. Сярод іх 985 студэнтаў, 45 навуковых работнікаў і 25 аспірантаў. Усяго за дзень бібліятэка выдаўдзена 2043 кнігі. 584 кнігі атрымалі наведальнікі чытальнай залы і 881 — наведальнікі кабінетаў.

Акадэмік, лауреат сталінскай прэміі, прафесар Б. Н. Сіціанаў прачытаў студэнтам 5-га курса фізічнага факультэта лекцыю па спецыянару «Люмінесценцыя складаных малекул». Член-караспандэнт прафесар А. В. Фурсенка прачытаў для студэнтаў 27 верасня наведалі 1093 чалавекі. Сярод іх 985 студэнтаў, 45 навуковых работнікаў і 25 аспірантаў. Усяго за дзень бібліятэка выдаўдзена 2043 кнігі. 584 кнігі атрымалі наведальнікі чытальнай залы і 881 — наведальнікі кабінетаў.

Акадэмік, лауреат сталінскай прэміі, прафесар Б. Н.

Сіціанаў прачытаў студэнтам 5-га курса фізічнага факультэта лекцыю па спецыянару «Люмінесценцыя складаных малекул». Член-караспандэнт прафесар А. В. Фурсенка прачытаў для студэнтаў 27 верасня наведалі 1093 чалавекі. Сярод іх 985 студэнтаў, 45 навуковых работнікаў і 25 аспірантаў. Усяго за дзень бібліятэка выдаўдзена 2043 кнігі. 584 кнігі атрымалі наведальнікі чытальнай залы і 881 — наведальнікі кабінетаў.

Акадэмік, лауреат сталінскай прэміі, прафесар Б. Н.

Сіціанаў прачытаў студэнтам 5-га курса фізічнага факультэта лекцыю па спецыянару «Люмінесценцыя складаных малекул». Член-караспандэнт прафесар А. В. Фурсенка прачытаў для студэнтаў 27 верасня наведалі 1093 чалавекі. Сярод іх 985 студэнтаў, 45 навуковых работнікаў і 25 аспірантаў. Усяго за дзень бібліятэка выдаўдзена 2043 кнігі. 584 кнігі атрымалі наведальнікі чытальнай залы і 881 — наведальнікі кабінетаў.

Дэянаў першага курса географічнага факультэта лекцыю па агульнай і гісторычнай геалогіі. Гэту лекцыю ў ліку іншых першакурснікаў слухала былы брыгадзір камплекту камуністычнай працы гадзіннікавага завода Валянціна Зіневіч.

Ленінская стыпендыянка студэнтка 5 курса хімфака М. Баркоўская дала свой першы урок па хіміі ў 9 класе сярэдняй школы, дзе яна праходзіць практику.

Студэнт першага курса юрыдычнага факультэта М. Разліванау, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, дэмабілізаваны з Савецкай Арміі каптан-лейтэнант, паспяхова выступіў на першым семінарскім занятку па тэорыі дзяржавы і права.

На біялагічным факультэце адбылося пасяджэнне Вучонага савета, на якім амбяркоўваўся план навукова-даследчай работы факультэта на бягучы год. Професар гэлага факультэта П. Ф. Ракіцкі здаў у друк падрыхтаваны ў падручнік для студэнтаў біялагічных факультэтаў «Курс асноў па варыяцыйнай статыстыцы».

На матэматычным факультэце 47 студэнтаў, якія спецыялізіруюцца па лічальнай матэматыцы, знаходзі-

ліся 27 верасня на вучэбнай практицы ў вылічальныx цэнтрах ўніверсітэта і АН БССР. Яны авадвалі тэорыяй і практикай работы на электронна-вылічальных машынах «Урал».

Загадчык кафедры аналітычнай хіміі прафесар Г. Л. Старобінец правёў навуковы семінар супрацоўнікам кафедры па асноўных пытаннях навукова-даследчай работы кафедры (гейнай і малекулярнай храматаграфіі). Дацэнт І. П. Канюшка завяршыў апошні прагляд карэктур падрыхтаванага ў падручніка па аналітычнай хіміі.

Студэнты філфака Фелікс Ксянзенка і Уладзімір Старчанка, вядомыя, як зядальня грыбнікі, выязджалі на прагулку ў раён станцыі Зялёнае. 27 верасня ўм вельмі пашанцавала: 81 баравік знайшлі хлопцы.

Праект зборніка дакументаў «Руска-беларуская сувязь», матэрыялы якога раскрываюць непарушную дружбу беларускага і рускага народаў, амбэркавала кафедра гісторыі БССР. Кандыдат гістарычных наукаў А. С. Кляўчэнка выступіў на Усесаюзной навуковай канферэнцыі з дакладам па пытанню аб брацкіх сувязях беларускага і польскага народаў.

Кафедры грамадскіх наукаў Куніверсітэта амбэркавалі пытанне аб адлюстраўванні ў навучальнай, выхаваўчай і навуковай работе матэрыялаў XV сесіі Генеральнай Асамбліі ААН і асабліва гістарычнага выступлення 23 верасня кіраўніка савецкай дэлегацыі Мікіты Сяргеевіча Хрушчова.

## У гуртках палітасветы

Сёння, першага кастрычніка, пачынаюцца заняткі ў сетцы партыйнай асветы ўніверсітэта. У гэтым годзе гурткі палітычнай асветы будуть наведваць калія трохсот слухачоў. Звыш 20 прапагандыстуў будзе займацца з імі. Намешчана правесці семінары па выуччии асобых проблем марксізму-ленінскай філософіі, створаны гурткі павышанага тыпу па гісто-

ри КПСС, палітэканоміі і філософіі, гурткі бягучай палітыкі.

Для тых, хто займаецца самастойным вывучэннем марксізму-ленінізма, вылучаны кансультанты з ліку лепшых выкладчыкаў ўніверсітэта. Так, па гісторыі КПСС кансультатыцы будзе праводзіці дацэнт Ф. П. Шмыгай, па палітэканоміі — дацэнт В. А. Тамашэвіч, па філософіі — прафесар І. Н. Лушчыцкі.

Першай адкрывае святочнае шэсцце моладзь Ленінскага раёна Мінска. З захапленнем глядзіш жывія карцінкі слайдага мінулага. Павольна пратыкае бранявік з чырвонаармейцамі і ўзброенымі рабочымі, у шэрых шынелях праходзіці атрад рэвалюцыйных салдат, з кулямётнымі істужкамі крыж-на-крыж ідуць матросы ў чорных бушлатах...

Ёсьць чым ганарыца ў працы трактарабудаўнікам. Іх транспаранты расказваюць, што камсамольцы завода выпушчаны 50 звышпланавых пратыпных трактараў. Камсамольцы і моладзь камвольнага камбіната сустракаюць святы каштоўнай іншыя: яны рашылі зрабіць свой інтэрнат камуністычнага быту. Песня змяненца песняй. Ідуць ідуць калоны. Здаецца, няма ім канца...

Плошча У. І. Леніна. Тут ужо цяжка адрозніць, дзе якая калона. Усё злілося ў велізарнае рознака-

льяровое мора флагоў, транспарантаў, паветраных шароў, касынкаў. На tryбуна—кіраўнікі партыі і урада Беларусі, дэлегаты саюзных рэспублік, Балтыскага флоту і іншыя.

Гучыць гімны Савецкага Саюза і Беларускай ССР.


З прывітальным словам выступіў першы сакратар ЦК ЛКСМБ П. Максімай, які падрабязна расказаў аб слайдным шляху камсамола Беларусь.

У ліку другіх прамоўцаў ад камсамольцаў нашага ўніверсітэта выступіла студэнтка філфака Юлія Бураўкіна. Бурнымі аплодысментамі была сустрэта віншавальная тэлеграма Мікіты Сяргеевічу Хрушчову — кіраўніку савецкай дэлегацыі на XV сесіі Генеральнай Асамбліі ААН.

17 гадзін. Над полем, над трывалымі стадыёнамі «Дынама» разносяцца пазыўныя, абвішаючыя аба пачатку тэатралізованага прадстаўлення «Этапы вялікага шляху». Яго адкрываюць спартсмены-матыцыкі, над якімі палыхаюць рознакаляровыя флагі.

Пад дугаў незмаўкаючыя аплодысменты на стадыёне выязджае гістарычны бранявік. Акружаны салдатамі і матросамі, на брані дарагі нам усім вобраз Ільіча, чыё імя носіць наші слайды, доблесны

НАШЫ ТАВАРЫШЫ



Студэнт  
ЯУГЕН  
СЯЛІЦКІ

Справа здачна-выбарчы сход праходзіў бурна. Прысутных больш за ўсё цікавыя пытанні, како абяруць у склад новага бюро. Адна за другой падаўліся кандыдатуры. Хтосьці з задніх радоў выпалі:

— Сяліцкі Яўген.

Этага жыццярадаснага хлопца, сярэдняга росту, з карымі вачымі ўсе добра ведалі ў школе, і таму яго прозвішча было сустрэта гулам адбраненія, гучнымі аплодысментамі, прабегшымі па зале.

У той жа дзень на першым пасяджэнні камсамольскага бюро Яўгена абрали сакратаром камсамольскай арганізацыі.

Юнак, здавалася, гарэў на камсамольскай работе. Гэта па яго ініцыятыве пачала выхадзіць сатырычна газета. Гэта прапанаваў выязджаць з канцэртамі мастацкай самадзейнасці ў суседнія калгасы.

Ішли дні. Набліжаўся хвалючы час выпускных экзаменаў. І вось апошні званок. У руках атэстат сталасці. Што чакае уперадзе?

Яўген рашыў застасцца ў родным сяле. А калі дырэктар школы прапанаваў узначаліць вучнёўскую паліводчую брыгаду, хлапец з радасцю згадзіўся.

Кіраўніцтва саўгаса выдзелі-

ла 21 гектар зямлі, на якой

школьнікі рашылі пасеяць кукурузу. З якой шчырасцю даглядалі яны «каралеву палеў»! Гэты энтузіазм, любоў да працы прывіў ім Яўген.

Паліводчая брыгада Даўгінаўскай сярэдняй школы на сельскагаспадарчай выстаўцы ў горадзе Маладзечна сярод школьнікаў вытворчых брыгад заняла першае месца ў вобласці, другое — у рэспубліцы. А іх брыгадзір быў узнагароджан Ганаровай граматай ЦК ВЛКСМ і значком «За высокі ўраджай кукурузы» ЦК ЛКСМБ.

Пазней Яўген перайшоў працуваць у раёнае статыстычнае управление інспектарам па ўліку. Аднак часта ўспамінаў ён сваіх работнікаў. Аднайчынна пасяджэнні камсамольскай арганізацыі ў суседніх калгасах.

Сяліцкі аказаўся прыроджаным педагогам. Ен умее зблізіцца са школьнікамі, заявяваць іх сімпаты. Любоў да высокароднай работы настаўніка, да дзяцей і прывяла Яўгена Сяліцкага ў наш ўніверсітэт. Цяпер ён студэнт першага курса аддзялення рускай мовы і літаратуры філфака.

В. БЕЖЫЦКІ.

## Канцэрт у калгасе

Цікавы канцэрт для хлебаробаў калгаса «Іскра» падрыхтавалі студэнты-трэцякурснікамі беларускага аздзяленія. Разам з калгаснай моладдзю яны развучылі не-

калькі песьні савецкіх кампазітараў, беларускія песьні. Акрамя гэлага, у рэпертуар калектыву ўваходзілі іншыя песьні.

У дзень 40-годдзя камсамола Беларусі калгаснікі сабраліся ў клубе. Адкрываецца заслона, і са

камсамол. Бранявік спыняеца, і ўсе прысутныя чуюць вядомую прамову Леніна, сказаную ім на Фінляндскім вакзале. Гэты вобраз стварыў вядомы беларускі артыст П. Малчанай.

Па гаравай дарожцы пралятае тачанка, імчыца конница. Затым пачынаеца камсамольскі парад «Дзідзе сямі

# ПРАГРАМА МІРУ І ПРАГРЭСУ!

Проста,  
пераканаўча,  
упэўнена

Кожны чалавек, для якога мір і шчасце на зямлі дарожай за ўсё, які хоча бачыць не польмі па жараў, а агні электразваркі на будоўлях, з надзеяй сочыць за работай XV сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта там, у Нью-Йорку, раз вядзецца вялікая барацьба за мір, свабоду на ўсёй планеце. Ад імя ўсяго савецкага народа Мікіта Сяргеевіч Хрущчоў унёс на разгляд сесіі Дэкларацыю аб прадстаўленні незалежнасці налінільным краінам і народам і Заяву ўрада СССР па пытанню аб разбараенні.

Упэўнена і проста, аргументавана аввяшчаў Мікіта Сяргеевіч прынцыпы вызвалення каланільных народаў, прынцыпы мірнага сусідавання дзяржаў з рознымі грамадскімі ладамі.

Мікіта Сяргеевіч, між іншым, выказаў такую думку, што трэба было б зрабіць так, каб злачынства

бы адной дзяржавы ў адносінах да другой караліся па ўзору таго, як караюцца злачынствы людзей. Гэта значыць, прававая аснова павінна стаць нормай адносін не толькі паміж асобнымі грамадзянамі, але і паміж дзяржавамі.

Мне, як юрысту, добра вядома, што ажыццяўленне гэтай думкі з'явілася б вялікім іронікам уперад у справе міру і прагрэсу ўсяго чалавечтва.

Ад усёй душы жадаю Мікіта Сяргеевічу і ўсёй савецкай дэлегацыі ў ААН новых поспехаў у барацьбе за мір, за шчасце на ўсёй зямлі.

Л. МІЦКЕВІЧ,  
выпускніца юрфака БДУ.  
г. Барысаў.

Вайне  
і каланіялізму—  
вета!

Прызнацца, даўно я не адчуваў такога пачуцця гордасці за сваю Радзіму, як у той час, калі слухаў па радыё прамову дарагога Мікіты Сяргеевіча на XV сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Па сваёй велічнасці і сіле яе бадай можна парашуцца з гістарычнымі дакументамі, прынятymi II Усесаюзным з'ездам Саветаў 7 лістапада 1917 года. Здавалася, ідэя ленінскіх дэкрэтаў набылі новае, ўсё перамагаюче гучанне з высокай трывуны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Нездарма ж яны выклікалі такі перапалох у імперыялістычных колах Захаду. І не дзіва. Сваёй прамовай кіраўнік нашага ўраду наклаў вета на вайну, на каланіялізм.

Выступленне Мікіты Сяргеевіча Хрущчова выклікала шырокі водгук ва ўсім свеце, таму што яно ідзе насустрач пажаданням самых шырокіх мас насељніцтва. Зразумела, што з асаблівым захапленнем гэтую прамову сустрэлі народы краін, якія яшчэ да гэтага часу пакутуюць пад ярмом каланіялізма. Цяпер на Савецкі Саюз з надзеяй накіроўваюць свае погляды абытыя крывей і потам Африка, усе краіны, якія прагнуть для сваіх народаў свабоды, незалежнасці, шчасця.

В. ШЭІН,  
студэнт вячэрніяга  
аддзялення БДУ.

## НА ЗДЫМКАХ НОВАГА ФІЛЬМА

Кінастудыя «Беларусьфільм» здымает новы мастацкі фільм «Чалавек не здаецца». На Прывакзальнай плошчы высіцца макет манумента ў памяць ахвяр крывавай нядзелі—9 студзеня 1905 года.

Для здымак масавых сцэн патрэбны былі людзі. І кінастудыя, як заўсёды, зварнулася за дапамогай да студэнтаў. Ну, а хто ж з іх адмовіца ад магчымасці хоць на гадзінку стаць «кіназоркай»?..

Два дні ішлі здымкі на Прывакзальнай плошчы, і два дні прыходзілі сюды студэнты філалагічнага, матэматычнага і іншых факультэтаў універсітэта.

Я. ЛЯХАУ.

## ТАБЕ, ПЕРШАКУРСНІК

## ТВОЙ ДАРАДЧЫК І СЯБРА—КНІГА

Бібліятэка ўніверсітэта — адна з буйнейшых у Беларусі. У яе фондах цяпер захоўваецца больш 550 тысяч экземпляраў кніг і часопісаў. На кніжных паліцах штогод паступае каля 40 тысяч тады новыя выданні. Бібліятэка атрымлівае больш 500 назваў савецкіх і замежных часопісаў.

Але часта здараецца, што студэнт не можа знайсці патрэбную яму літаратуру. Гэты артыкул і ставіць мятушы навучыць цыбіе, першакурснік, быць у бібліятэцы, як у родным доме, навучыць каўрыстацца каталогам.

На кожную кнігу, што паступае ў бібліятэку, западыніца асобная картка, дзе запісаны асноўныя звесткі аб ёй: яе аўтар, назва, дзе і калі выдадзена. У бібліятэцы БДУ два асноўных каталогі — алфавітны і сістэматычны.

У першым карткі на кнігі расцяйляюцца незалежна ад іх зместу ў алфавітным парадку аўтары і назваў твораў (калі няма аўтара, на яго месца ставіцца назова кнігі). Па алфавітнаму каталогу можна даведацца, ці ёсць

у бібліятэцы пэўная кніга, а таксама якія кнігі таго ці іншага аўтара можна знайсці на яе паліцах.

У сістэматычным каталогу апісаны кнігі размешчаны ў адпаведні з іх зместам па пэўных галінах ведаў, напрыклад, па матэматыцы, геаграфії, матэматыцы і г. д.

Складаюць сістэматычны каталог пры дапамозе асобных табліц, дзе паслядоўна пералічаны пытанні розных галін ведаў. Кожны аддзел сістэматычнага каталога мае сваё ўмоўнае абавязачненне — індэкс, які стаіць у верхнім кутку карткі і паказае месца данай галіны, тэмы і ці пытанні ў агульнай сістэме каталога.

Індэксы, назывы аддзелаў і пададзелаў пішуцца на спецыяльных картках-раздзяляльниках, якія стаіць у пачатку кожнага аддзела і пададзела.

На кожнай скрынцы сістэматычнага каталога вы знойдзець надпіс са спісам аддзелаў, якія ём знаходзяцца.

У дадатак да сістэматычнага

каталага бібліятэка вядзе картатэку часопісных артыкулаў, невялікія тематычныя картатэкі, якія рэкамендуюць кнігі і артыкулы па асобных актуальных пытаннях: «Людзі рускай наўку», «Рэвіція наўку ў БССР», «Наўку-ацеистычна пропаганда», «Атамную энергию — на службі прыроды», «Сямігадовы план развіція народнай гаспадаркі», «Як са-мастайна працаваць над кнігай» і шэраг іншых.

Устанавішы на каталагах наўчніць неабходнага выдання, трэба дакладна і разборчыва выписаць усе асноўныя даныя, якія абавязчаны на адпаведнай каталажнай картцы: і прозвішча і ініцыялы аўтара кнігі, загаловак, месца і год выдання, а таксама шыфр кнігі, напісаны ў выглядзе дробу ў верхнім левым кутку карткі. Шыфр з'яўляецца адрасам кнігі, які указвае яе месца ў кнігасховішчы.

Калі патрэбна чытачу манаграфія, уключаная у так званыя «Працаўгаваючыяся выданні», выпускаемыя наукоўскимі установамі

рознымі арганізацыямі («Вучоныя запіскі», «Працы» і г. д.), то неабходна ў патрабаванні указаваць назыву выдання, у якую ўваходзіць манаграфія, а таксама год і нумар выпуску выдання. Напрыклад, «Вучоныя запіскі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта», 1958, вып. 39, серыя філалагічнай.

Калі чытачу патрэбен часопісны артыкул, неабходна указаць назыву артыкула, год выхаду часопіса і нумар.

У тых выпадках, калі неабходная кніга або часопіс адсутнічае ў фондах бібліятэкі БДУ, то іх можна атрымаць для работы ў чытальнай зале па міжбібліятэчному абанементу (МБА) з іншых бібліятэк.

Вялікую дапамогу ў пошуках і выбары кнігі аказваюць бібліографічныя падручнікі, яны раскрываюць перад чытачом кніжныя багасці, інфармуюць аб выпусках літаратуры.

Р. ЛЮБІНА,  
дыврэктор бібліятэкі.

## ЦІ ПАТРЭБНЫ АБХАДНЫЯ ЛІСТЫ?

Словы  
прауды  
не заглушиць!

Цяжка перадаць на словах ту юрадасць, якую адчуваў я, калі слухаў па радыё выступленне Мікіты Сяргеевіча Хрушчова на XV сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.

Вось тыя слова, простыя, зразумелыя слова міру, якіх так чакалі ўсе людзі добрай волі! І гэтыя слова прагучлі над усім светам, прагучлі магутна і непераможна, усялілі надзею ў сэрцы мільёнаў працоўных, прымусілі дрыгнаць тых, хто хоча абрушыць на нашу планету ўраган новай вайны. Не, ніколі не здзейніца іх чорным планам! Народы свету не дапусцяць гэтага.

Мы, савецкія людзі, услед за нашым дарагім Мікітам Сяргеевічам паўтараем: хопіць замежным каланізаторам наўжывацца на крыве і працы мільёнаў людзей. Хопіць ім прыгніцца і грабіць народы Афрыкі, Паўднёвой Амерыкі. Людзі ўсе роўныя і ўсе маюць права жыць свабодна і незалежна.

С. БЫСТРЫК,  
студэнт V курса геафака.

Ала Кабаковіч спяшаецца. Каля дзвярэй бухгалтеры ле чаекаюць студэнты-журналісты. Студэнта курса Адам Грынкевіч трываме жменю паперак і з надзеяй глядзіць на Алу.

— Вось, апошнюю пячатку паставілі ў прафкоме,—стомлена гаворыць дзяяўчына.

Усе з палёгkай уздыхнулі. Нарэшце, апошні абхадны ліст аблеплен пячаткамі, і Грынкевіч ідзе атрымліваць стыпендыю за летнія месяцы.

Акказаеца, першым атрымлюючы летнюю стыпендыю, трэба прадставіць у бухгалтерыю падпісаны абхадны ліст.

Паспрабуем разабрацца, што гэта за лісты? Знешні выгляд — звычайная паперка, але змест патрабуе нямалага спрыту ад студэнта, каб знайсці ўсе пералічыны ў лісту арганізацыі і паставіць там пячатку.

У абхадным лісту запісана: «камітэт камсамола, прафком, клуб... і г. д.». У прафком і камітэт камсамола трэба ісці адзначыцца, што за летнія месяцы заплачаны членскі ўзносы. Дык для чаго тады ісціце пячатку прафоргі і камсорті? Пры тым, заплаціць членскі ўзносы — абавязак кожнага члена камсамола і прафсаюза.

з. «Клуб». Чытаеш і думаеш: «Спартыўны гэта клуб, ці можа радыёклуб?» Але размова тут ідзе пра мастацкую самадзейнасць. Ледзь удаецца знайсці чалавека, які падпісаў бы ліст ад імя клуба.

Амаль з тыдзеня прыходзіцца бегаць з паверху на паверх, каб падпісаць абходны ліст.

Нарэшце, лісты ў бухгалтеры. Там на іх ніхто нават і не глядзіць. Да і хто восьмечца правяраць тыя лісты?

Давайце разбажаць так. Рабочы на прадпрыемстве, калі ідзе ў водпуск, ніякіх абхадных лістоў не падпісвае. Студэнт едзе на канікулы — гэта таксама водпуск. Праз месяц-паўтара ён зноў ва ўніверсітэце. Паўстае пытанне: няўзло нельга абыйтися без абхадных лістоў? Навошта дарэмна марнаваць столькі часу? Іншая размова, калі мы маем справу з выпускніком. Нельга дапускаць, напрыклад, каб чалавек ехаў, не вярнуўшы книгу ў бібліятэку ці чытальную залу.

І другі бок справы. Абхадны лісты — гэта сімвал недавер'я да чалавека. Нельга ж у кожным бачыць злодзея!

Мне здаецца, абхадны лісты не патрэбны!

М. АСТАПЕНКА.

## На вахце стаяць географы!

Янчэ не рассеяўся над зямлём густы туман, і срабрыстая вераснёўская раса іскрыцца на сонцы, янчэ касыя сонечнія прамені не вабяць сваёй цеплынёй, а ў полі ўжо мільгаюць белыя касынкі, чуваць маладыя бадзёры галасы. Гэта ідзе на работу студэнты 4 курса геаграфічнага факультэта.

Добра адзываюцца аб будучых географах калгаснікі чацвёртай паліводчай брыгады сельгасарцеля «Беларусь» Дзяржжынскага раёна.

Дзе толькі не працуеца маладыя энтузіясты! На ўборцы і сіласаванні кукурузы, на звозды і сціртаванні саломы, на сябре азімага жытва і маладыя ільну — усёды прыклалі свае працаўтыя руку юнакі і дзяўчыты.

Ігар Краснаўцкі і Валеры Стравусаў разгружаюць вазы з саломай. Спорыцца ў іх работа.

На сціртаванні задае тон Міша Купраш. Вось ён стаіць на сцірце — вяршыльшчык. Яму падаюць салому Лёва Сініца, Леанід Свірно